



Нёман

Прынёманскі край на Стадубцоўшчыне з дауніх часоў славіўся малюнінімі краявідамі, квіцістымі духмянімі лугамі, і ўвайшоў у гісторыю як родны кут Якуба Коласа. Прырода. Без яе мы не можам пражыць і дні. Колькі дзівосных хвілін адорыць яна ў любую пару года. Нас зачароўвае прыгажосць яе лясоў і палей, лугоў, азёраў і рэк.

У кожнага ёсьць свая рака дзяяніства. Малая ці вялікая, якая ў большасці з нас будзіць пачуцці непаўторнай прыгажосці і лагодзіць душу ўспамінамі пра цудоўны час бесклапотнага маленства. Для Якуба Коласа, без сумнення, такой ракой быў наш славуты Нёман. Менавіта ён жывіў песьняра, яго творчую музыцідуадзеяйнай сілай паэтычнага натхнення. Гэтай раце прысвечаны самыя шчырыя і па-мастацку прыгожыя слова.

Нёман. Хто яго толькі не ўслыхаў, не складаў яму песні. Але ж гэта не проста рака, якая цякала, цячэ і будзе цяча па Беларусі. Ен – сведка многіх падзеяў, што адбыліся на нашай зямлі, асяродак, дзе спрадвеку жылі людзі.

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі я знайшла адну цікавую гістарычную кнігу – «Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальную и национальное освобождение и воссоединение с БССР. Документы и материалы» (т. 1, 1921 – 1929 гг., 1962), дзе ўгадаваецца пра рэчку і мястечка Столбцы:

«Крупнейшей пристанью на Нёмане были Столбцы, месцечко Минской губернии, но различные суда ходили по Нёману и выше Столбцов – от местечка Сверженя или даже от устья Усы, притока Нёмана. Владислав Сыракомля, бывший в Столбцах перед самой реформой (реформа 1861 г. – «КГ»), писал, что там было 20 государственных и 17 частных амбаров. Зимой и летом в Столбцы шли транспорты с разнообразными товарами. В амбара производились очистка льна и пеньки, для чего требовалось много работников. «Дороговизна рабочих, – писал Сыракомля, – неслыханная: один человек может заработать в день 10 золотых ассигнациями (около 1 р. 50 коп.)». В 1857 году из Столбцов отплыло в Кёнигсберг 125 витин, каждая стоимостью в 25 тысяч рублей, всего же в том году из Столбцов было отправлено товаров на 3 125 тысяч рублей».

На Стадубцкай прыстані

Паводле дакументаў 1855 – 1860 гадоў на прыстані груз зліся наступныя тавары: жыта, мука жытняя, пшаніца, авес, ячмень, гарох, гречка, ільняное семя, канапляне семя, крупа, ільновалакно, пянька, пакля, масла поснае, сала, бярвенкі, брусы, дубовая клепка.

Прыбываюць і выгружалі: соль, селядцы, шампанскія і іншыя замежныя віны, фаянсавы і іншы посуд, цукар, перац і іншыя прадукты, стальныя, жалезныя, чыгуначныя вырабы, бляхі, свінец, волова, баваўняную паперу і пражу, чырвоне дрэва.

Млыны

Чалавечая абыякавасць, ваеннае ліхалецце, час і прагрэс знішчылі вадзянія млыны. Цяпер рэшткі плацін і старыя палі, якія тырчиць з вады, нагадваюць нам аб існаванні на нашай зямлі гэтых старажытных збудаванняў. І калі ветраныя млыны захавалася некалькі, то вадзянія практична не засталося. І мы ўжо ніколі не пачуем шуму вады, што падае на вадзяное кола, не возьмем у руці цёплую, свежазмолатую муку, не ўдыхнем яе паху. З кожнай стратай наша культура і традыція становіща крыху бядней.

Ім. Нестака і Кедзірові
Земля Фльводы
у СТОЛБЦАХ



Гарадская прыстань на Нёмане

Для гаспадарчых патрэбаў у далёкія даваенныя гады ў Стоўцах будаваліся рознатаўповые млыны. На цяперашнія плошчы Бессмяротнасці на ўзгорку стаяў ветраны млын, які ў канцы 20-х гадоў быў разбураны. На рацэ Адцэдка ў вёсцы Задвор'е было возера, вада якога цякла па драўляным латку на кола вадзяного млына. Ад яго засталіся толькі мураваныя сцены. Далей рэчка Адцэдка цякла ў возера Віткоўскага, што ў Стоўцах.

На дарозе са Стоўцаў на Акінчыцы быў драўляны шлюз. Вада з гэтага возера праз шлюз па латку цякла на кола вадзяного млына Віткоўскага і далей трапляла ў рэчку Адцэдку, што ўпадала ў Нёман. Гэты млын быў драўляны і ў пачатку 30-х гадоў згарэў. Трэба адзначыць, што па дарозе на Акінчыцы па правым баку ў абодва бакі ад млына былі пабудаваныя земляныя прамавугольныя басейны. Да гэтых басейнаў па трубах паступала вада з возера. Сюды запускаліся малыкі, гадавалі тут карасёў, карпаў, лінёў і нават шчупакой.

У кожным басейне быў свой від рыбы. Пры патрэбе з басейна спускаліся вада ў рэчку, і гадавалую рыбу збіралі ў кашы і адвозілі на продаж. У пусты басейн зноў запускалі з возера ваду і малькоў для гадоўлі.

У канцы цяперашніх вуліцы Гагарына разам з лесапілкай быў паравы млын Кітаевіча. Паміж будынкамі цяперашній раённай бібліятэкі і на рагу вуліцы Піянерскай і плошчы быў самы буйны паравы млын з кацельняю Куртава.

Калі чыгуначнага пераезда на Акінчыцы быў таксама млын, будынак якога захаваўся і ў ім размешчаны склад.

На ўсіх млынах малолі зерне, жыта, пшаніцу, ячмень, а таксама абдзіралі ячмень на крупы.

Запруды

На цячэнні Нёмана з правага боку ў межах горада Стоўцы, каб зменшыць хуткасць плыні ракі, былі пабудаваныя запруды з каменю. У заспакоенай вадзе асядаў глей, дзякуючы чаму рэчышча Нёмана не заглейвалася і было глыбокім. Запруды будаваліся ў выглядзе каменных пераходаў у форме квадратаў, дзе вада знаходзілася ў спакойным стане. Увесну ў гэтыя запруды заходзіла на нераст рыба, тут добра разводзіліся малыкі. А таксама па гэтых каменных пераходах можна было падыходзіць да асноўнай плыні ракі, сюды быў свабодны доступ для рыбацкіх лодак.

Рыбу можна было лавіць вудай без ўсякага дазволу. А вось каб хадзіць у лес, патрэбна было браць спецыяльны билет. Ён выдаваўся ў лясгасе на сезон. Яго можна было перадаваць каму-небудзь яшчэ, такое дазвалялася. Заўсёды свае ўладанні на кані аб'язджаў ляснічы. Калі ён сустракаў у лесе людзей, заўсёды пытаўся, ці маюць яны дазвол тут знаходзіцца.

Людзі беражліва ставіліся да роднай прыроды, наваколля, а прырода шчыра адказвала дарамі, адпачынкам і заспакаеннем.

Запруды на Нёмане

